

ПАСЛАНЬНЕ ДА ФІЛІПЯНАЎ АПОСТАЛА ПАЎЛА

- 1** Павал і Цімафей, слугі Ісуса Хрыста, — усім съвятым у Хрысьце Ісусе, якія ў Філіпах, з епіскапамі і дыяканамі:
- 2** ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста.
- 3** Дзякую Богу майму пры ўсякім успаміне пра вас,
- 4** заўсёды ў кожнай просьбے маёй за ўсіх вас просячы з радасцю,
- 5** за вашую супольнасць у Эвангельлі ад першага дня аж да цяперашняга,
- 6** маючы пэўнасць у тым, што Той, Які пачаў у вас добрую справу, будзе зьдзяйсняць [яе] аж да дня Ісуса Хрыста,
- 7** як справядліва мне думаць адносна ўсіх вас, бо я маю вас у сэрцы як у путах маіх, так і ў абароне, і ў съцвярджэнні Эвангельля, вас, якія ўсе — удзельнікі са мною ў ласцы.
- 8** Бо Бог мне съведка, як я прагну ўсіх вас сэрцам Ісуса Хрыста;
- 9** і малюся пра тое, каб любоў вашая яшчэ больш і больш памнажалася ў пазнаньні і ўсякім разуменьні,
- 10** каб, выпрабоўваючы, што лепшае, вы былі чыстымі і без спатыкненя ў дзень Христовы,
- 11** напоўненымі пладамі праведнасці праз Ісуса Хрыста на славу і пахвалу Божую.
- 12** Хачу, браты, каб вы даведаліся, што тое, што са мной [сталася], выйшла больш на посыпех Эвангельля,

13 так што путы мае ў Хрысьце сталіся яўнымі ў-ва ўсёй прэторыі і ўсім іншым,

14 і многія з братоў у Госпадзе, перакананыя путамі маймі, яшчэ больш адважыліся бяз страху гаварыць Слова.

15 Некаторыя, праўда, — з зайдзрасьці і сваркі, а некаторыя — з упадабаньня абвяшчаюць Хрыста.

16 Тыя, што ў сварлівасьці, — прапаведуюць Хрыста ня чыста, мяркуючы павялічыць прыгнёт путаў маіх,

17 а тыя, што ў любові, — ведаючы, што дзеля абароны Эвангельля я пастаўлены.

18 Бо што з гэтага? Усякім чынам, ці дзеля віду, ці праўдзіва, Хрыстос прапаведуецца, і я з гэтага радуюся і буду радавацца.

19 Бо я ведаю, што гэта станецца мне на збаўленыне праз вашыя просьбы і дапамогу Духа Ісуса Хрыста,

20 паводле спадзяваньня і надзеі маёй, што я ні ў чым ня буду асаромлены, але з усёй адвагай, як заўсёды, гэтак і цяпер, будзе ўзвялічаны Хрыстос у целе майм, ці то жыцьцём, ці то съмерцю.

21 Бо для мяне жыцьцё — Хрыстос, і съмерць — набытак.

22 А як жыцьцё ў целе [дае] плод маёй справе, ня ведаю, што і выбраць.

23 Бо цягне адно і другое. Маю жаданыне развязацца і быць з Хрыстом, і гэта нашмат лепш,

24 а заставацца ў целе больш патрэбна дзеля вас.

25 I я напэўна ведаю, што застануся і затрымаюся з усімі вамі дзеля вашага посыпеху і радасьці веры,

26 каб пахвала вашая ў Хрысьце Ісусе памнажалася ў-ва мне, калі зноў прыйду да вас.

27 Толькі жывіце дастойна Эвангельля Христовага,

каб мне, ці як прыйду і ўбачу вас, ці адсутны, чуць пра вас, што вы стаішё ў адным духу, змагаючыся аднадушна за веру Эвангельскую

28 і ані ў чым не палохаючыся супраціўнікаў. Гэта для іх ёсьць доказ загубы, а для вас — збаўлен’ня, і гэта ад Бога,

29 бо вам дадзена дзеля Хрыста ня толькі верыць у Яго, але і цярпець дзеля Яго,

30 маючы такое саме змаганьне, якое вы бачылі ў-ва мне і цяпер чуеце пра мяне.

Флп 2

1 Дык калі ёсьць якое пацяшэнье ў Хрысьце, калі ёсьць якая патоля любові, калі ёсьць якая супольнасць Духа, калі ёсьць якая сардэчнасць і міласэрнасць,

2 дапоўніце маю радасць, каб вы тое саме думалі, тую самую любоў мелі, былі аднадушныя і аднадумныя,

3 нічога ня [робячы] дзеля сварлівасці ці дзеля пустое пахвальбы, але ў пакоры розуму шануючы адзін аднога як вышэйшых за сябе.

4 Не на сваё [толькі] няхай кожны зважае, але і на тое, што іншых.

5 Бо няхай тое ў вас думаецца, што і ў Хрысьце Ісусе,

6 Які, маючы постаць Бога, не лічыў захопам быць роўным Богу,

7 але прынізіў Сябе, прыняўшы постаць слугі, стаўшыся на падабенства людзей і знайдзены выглядам, як чалавек,

8 панізіў Сябе, стаўшыся паслухмяным ажно да съмерці, і съмерці крыжовой.

9 Дзеля гэтага і Бог узвысіў Яго і даў Яму імя па-над усякае імя,

10 қаб у імя Ісуса схілілася ўсякае калена нябесных, зямных і падземных

11 і қаб усякі язык вызнаваў, што Госпад Ісус Хрыстос у славу Бога Айца.

12 Так што, улюблёныя мае, як вы заўсёды слухаліся, ня толькі, калі я прыходзіў, але шмат больш цяпер, у адсутнасць маю, са страхам і трымценьнем зъдзяйсьняйце збаўленыне сваё,

13 бо Бог ёсьць Той, Які дзейнічае ў вас паводле ўпадабанья [Свайго], каб вы і хацелі, і дзейнічалі.

14 Усё рабіце без нараканья і хістанья,

15 каб вы былі беззаганнымі і шчырымі дзецьмі Божымі, беззаганнымі сярод пакаленяня скрыўленага і сапсаванага, у якім вы съвеціце, як съятло ў съвеце,

16 захоўваючы слова жыцьця, на пахвалу маю ў дзень Хрыстовы, што я не надарма бег і не надарма працаўаў.

17 Але калі я і ахвяруюся на ахвяру і служэньне веры вашай, я радуюся, і радуюся разам з усімі вамі.

18 З гэтага самага і вы радуйцеся, і радуйцеся разам са мною.

19 А я спадзяюся ў Госпадзе Ісусе хутка паслаць да вас Цімафея, каб і я ўсьцешыўся, даведаўшыся пра вас.

20 Бо ня маю нікога роўнага душою, хто б гэтак шчыра пра вас клапаціўся.

21 Бо ўсе шукаюць свайго, а не таго, што Хрыста Ісуса.

22 А яго выпрабаванасць вы ведаеце, бо ён, як сын бацьку, служыў мне дзеля Эвангельля.

23 Дык я спадзяюся паслаць яго неадкладна, як толькі даведаюся адносна сябе.

24 Бо я пэўны ў Госпадзе, што і сам хутка прыйду.

25 Я палічыў патрэбным паслаць да вас Эпафрадыта, брата, і супрацоўніка, і таварыша майго, а вашага

пасланца і служыцеля ў патрэбе маёй,

26 бо ён жадаў [бачыць] усіх вас і тужыў, што вы пачулі пра нядужасць ягоную.

27 Бо ён быў хворы амаль съмяротна; але Бог зълітаваўся над ім, дый не над ім толькі, але і нада мною, каб ня меў я смутку да смутку.

28 Дык я хутчэй паслаў яго, каб вы, убачыўши яго ізноў, узрадаваліся, і каб я ня быў засмучаны.

29 Дык прыйміце яго ў Госпадзе з усякай радасцю і гэтакіх мейце ў паважаныні,

30 бо ён за справу Хрыстовую быў блізкі да съмерці, ня дбаючи пра душу [сваю], каб дапоўніць нястачу служэння вашага мне.

Флп 3

1 Нарэшце, браты мае, радуйцеся ў Госпадзе. Пісаць вам гэта для мяне ня цяжка, а для вас карысна.

2 Зважайце на сабак, зважайце на благіх работнікаў, зважайце на нібыта абрэзаных,

3 бо абрэзаныя — гэта мы, якія служым Богу духам, і хвалімся ў Хрысьце Ісусе, і ня ў целе маем спадзяваньне;

4 хоць я маю пэўнасць і ў целе. Калі хто іншы думае спадзявацца на цела, дык я больш,

5 абрэзаны ў восьмы дзень, з роду Ізраіля, з калена Бэн'яміна, Гебрай з Гебраёй, паводле Закону — фарысэй,

6 які праз руплівасць перасъледаваў Царкву, паводле праведнасці, якая з Закону, — беззаганны.

7 Але тое, што для мяне было набыткам, дзеля Хрыста я палічыў за страту.

8 I больш таго, усё лічу за страту дзеля вышэйшага познанья Хрыста Ісуса, Господа майго, дзеля Якога я ўсё страціў і лічу за гной, каб Хрыста здабыць

9 і апынуцца ў Ім, маючы не маю праведнасьць, якая праз Закон, але тую, якая праз веру ў Хрыста, праведнасьць ад Бога праз веру,

10 каб пазнаць Яго, і сілу ўваскрасеняня Яго, і супольнасьць пакутаў Яго, прыпадабняючыся съмерці Яго,

11 каб толькі дасягнуць паўстанья з мёртвых.

12 Не таму, што я ўжо атрымаў ці ўжо споўніў [усё], але імкнуся, ці не дасягну і я таго, як мяне дасягнуў Хрыстос Ісус.

13 Браты, я не лічу сябе, што дасягнуў, а толькі, забываючыся пра тое, што ззаду, і імкнучыся да таго, што наперадзе,

14 імчу да мэты, да ўзнагароды пакліканья Божага, якое з гары ў Хрысьце Ісусе.

15 Даўк усе, хто дасканалыя, будзем думаць гэтак. А калі вы што іначай думaeце, і гэтае Бог вам адкрые.

16 Па-за гэтым, чаго мы дасягнулі, паводле гэтага правіла будзем хадзіць і гэтак думаць.

17 Будзьце падобнымі, браты, да мяне, і зважайце на тых, хто гэтак ходзіць, паводле ўзору, які мaeце ў нас.

18 Бо многія, пра якіх я часта казаў вам, а цяпер і са съязьмі кажу, ходзяць як ворагі крыжа Хрыстовага.

19 Іхні канец — загуба, іхні бог — чэрава, і слава [іхняя] ў сораме іх, яны думаюць пра зямное.

20 А нашае грамадзянства — у небе, адкуль мы і чакаем Збаўцу, Господа Ісуса Хрыста,

21 Які зъменіць выгляд цела паніжэнняя нашага, каб яно сталася падобным да цела славы Яго, дзеяньнем, якім ён можа падпарафаваць Сабе ўсё.

Флп 4

1 Так што, браты мае ўлюблёныя і пажаданыя, радасьць і вянок мой, стойце так у Госпадзе, улюблёныя.

2 Эўводзію прашу і Сынтыхею прашу думаць гэтаксама ў Госпадзе.

3 Прашу і цябе, шчыры памочніку, дапамагай тым, якія змагаліся дзеля Эвангельля разам са мною, і з Клемэнтам, і з іншымі супрацоўнікамі маймі, імёны якіх у кнізе жыцьця.

4 Радуйцеся заўсёды ў Госпадзе. Ізноў кажу: радуйцеся.

5 Спагаднасьць вашая няхай будзе вядомая ўсім людзям. Госпад блізка!

6 Не турбуйцеся ні пра што, але ў-ва ўсякай малітве і просьбے з падзякай няхай адкрываюцца жаданьні вашыя перад Богам,

7 і супакой Божы, які вышэй за ўсякі розум, няхай захавае сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысьце Ісусе.

8 Нарэшце, браты, што ёсьць праўдівае, што сумленнае, што справядлівае, што чыстае, што вартае любові, што добрай славы, калі ёсьць якая цнота і якая пахвала, — пра тое думайце.

9 И чаго вы навучыліся, і што прынялі, і чулі, і бачылі ў-ва мне, тое рабіце, і Бог супакою будзе з вамі.

10 Я вельмі ўзрадаваўся ў Госпадзе, што вы ўжо зноў ажывіліся, каб думаць пра мяне, як і раней думалі, ды ня мелі нагоды.

11 Ня дзеля того, што я ў нястачы, кажу, бо я навучыўся быць задаволеным тым, што ў мяне ёсьць.

12 Ведаю, як у паніжэнъні быць, і ведаю, як у дастатку; навучыўся ўсяго і ў-ва ўсім: і насычацца, і галадаваць, мець і дастатақ, і нястачу.

13 Усё магу ў Хрысьце, Які ўмацоўвае мяне.

14 Па-за гэтым, вы добра зрабілі, што ўдзельнічалі ў майм прыгнёце.

15 Вы ж ведаеце, Філіпяне, што на пачатку [абвяшчэнъні] Эвангельля, калі я выйшаў з

Македонії, ніводная царква не далучылася да мяне праз дораньне і прыніцьцё, акрамя вас адных.

16 Вы і ў Тэсалоніку і раз, і два пасылалі паводле патрэбы маёй.

17 Ня тое, каб я шукаў дару, але шукаю плоду, які памнажаецца на вашу карысьць.

18 Я маю ўсё і маю дастатак; я напоўнены, атрымаўшы ад Эпафрадыта тое, што ад вас, водар салодкі, ахвяру прыемную, якая падабаецца Богу.

19 А Бог мой няхай напоўніць усякую патрэбу вашую паводле багацьця Свайго ў славе, у Хрысьце Ісусе.

20 Богу ж і Айцу нашаму слава на вякі вякоў. Амэн.

21 Прывітайце кожнага съятога ў Хрысьце Ісусе. Вітаюць вас браты, што са мною.

22 Вітаюць вас усе съятыя, а найбольш тыя, што з дому цэзара.

23 Ласка Господа нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амэн.

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету
Belarusian New Testament and Books of Old
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source files dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86